

Аўтары:
С. М. Гамолка, В. А. Цімафееў

Дапрызыўная падрыхтоўка 11 клас

(1 гадзіна на тыдзень; усяго 35 гадзін)

Дапрызыўная падрыхтоўка : вучэб. дапам. для 10—11 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання / В. В. Драгуноў [і інш.]; пад рэд. І. П. Слуцкага. — Мінск : Беларус. Энцыкл., 2019.

Нумар урока	Тэма ўрока (асноўныя пытанні зместу)	Колькасць гадзін	Мэты вывучэння тэмы	Характарыстыка асноўных відаў і спосабаў дзейнасці (з рэкамендуемымі практыкаваннямі)	Матэрыял вучэбнага дапаможніка
1	2	3	4	5	6
Раздзел 1. Абарона Айчыны (10 гадзін)					
1	Гісторыя і сучаснасць беларускай арміі. Фарміраванне Беларускай ваеннай акругі, яе гісторыя і баявыя традыцыі. Прыняцце БССР у ААН як суб'екта міжнародных адносін. Уклад Савецкай Арміі ў забеспячэнне стратэгічнага ядзернага парытэту на планеце	1	Вывучыць гісторыю фарміравання Беларускай ваеннай акругі, яе баявыя традыцыі. Азнаёміць з падпісаннем Беларускай Статута ААН на канферэнцыі ў Сан-Францыска 26 чэрвеня 1945 года, укладам Савецкай Арміі ў забеспячэнне стратэгічнага ядзернага парытэту на планеце	Вывучэнне гісторыі Беларускай ваеннай акругі. Азнаямленне з гісторыяй уваходжання БССР у ААН. Разуменне ролі Савецкай Арміі ў забеспячэнні стратэгічнага ядзернага парытэту на планеце	§ 1, 12
2	Узброеныя Сілы Рэспублікі Беларусь — правапераемнік слаўных баявых традыцый Чырвонай і Савецкай армій. Армія суверэннай дзяржавы: склад і структура (віды Узбро-	1	Азнаёміць з гісторыяй і сучасным станам Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь. Выхоўваць павагу да Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь, гонар быць узброеным абаронцам	Вывучэнне гістарычнага шляху Чырвонай Арміі, Савецкай Арміі, Чырванасцяжнай Беларускай ваеннай акругі. Разгляд бу-	§ 1, 12

Працяг

1	2	3	4	5	6
	еных Сіл, род Узброеных Сіл, спецыяльныя войскі)		сваёй краіны — Рэспублікі Беларусь	даўніцтва Узброеных Сіл на сучасным этапе і перспектывы развіцця	
3—6	Узбраенне і ваенная тэхніка. Сушапутныя войскі: асноўныя тактыка-тэхнічныя характарыстыкі танка Т-72Б (маса, скорасць, далёкасць стральбы), баявой машыны пяхоты БМП-2 (маса, скорасць, далёкасць стральбы), бронетранспарцёра БТР-80 (маса, скорасць, далёкасць стральбы). Ваенная тэхніка ракетных войскаў і артылерыі: «Паланэз», «Ураган», «Смерч», «Град», «Кропка» (маса, калібр, далёкасць стральбы). Асноўныя віды стралковай зброі: АК-74, РПК, РСГ, ПМ (калібр, ёмістасць магазіна, прыцэльная далёкасць стральбы). Ваенна-паветраныя сілы і войскі супрацьпаветранай абароны. Прызначэнне асноўных тыпаў самалётаў і верталётаў: Су-25, МіГ-29, Як-130, Іл-76, Л-39, Мі-24, Мі-8 (скорасць, баявы радыус дзеяння, узбраенне); зенітна-ракетных	4	Азнаёміць з узбраеннем і ваеннай тэхнікай Сушапутных войскаў, Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны. Выхоўваць гонар за Узброеныя Сілы Рэспублікі Беларусь, аснашчаныя сучасным узбраеннем і ваеннай тэхнікай	Азнаямленне з баявой тэхнікай часці. Вывучэнне танка, бронетранспарцёра, баявой машыны пяхоты, артылерыі, сродкаў супрацьпаветранай абароны. Агляд стралковай зброі часці	§ 12—14

3

1	2	3	4	5	6
	комплексаў: С-300, Тор-М2, «Бук», «Аса» (максімальная і мінімальная далёкасць стральбы)				
7	Ваенная палітыка Рэспублікі Беларусь. Ваенная арганізацыя Рэспублікі Беларусь. Абарончы характар Ваеннай дактрыны Рэспублікі Беларусь. Нацыянальныя інтарэсы Рэспублікі Беларусь у ваеннай сферы, адлюстраваныя ў Канцэпцыі нацыянальнай бяспекі Рэспублікі Беларусь	1	Вывучыць прынцыпы ваеннай палітыкі, асноўныя палажэнні Канцэпцыі нацыянальнай бяспекі і Ваеннай дактрыны Рэспублікі Беларусь, падвесці да высновы аб абарончым характары ваеннай палітыкі Рэспублікі Беларусь. Раствумачыць структуру і змест дзейнасці ваеннай арганізацыі Рэспублікі Беларусь	Вывучэнне прынцыпаў знешняй палітыкі, ваеннай палітыкі Рэспублікі Беларусь на аснове абарончых палажэнняў Ваеннай дактрыны, ваеннай стратэгіі, Канцэпцыі нацыянальнай бяспекі Рэспублікі Беларусь	§ 7
8	Сучасная ваенна-палітычная абстаноўка ў свеце. Характэрныя рысы сучасных узброеных канфліктаў, асаблівасці іх вядзення на прыкладзе лакальных ваенных канфліктаў апошняга дзесяцігоддзя. Барацьба з праяўленнямі фашызму і ўзброенага экстрэмізму. Маральны дух і патрыятычная свядомасць грамадзян як аснова нацыянальнай бяспекі дзяржавы ў сучасных умовах	1	Раствумачыць характэрныя рысы сучасных узброеных канфліктаў. Сфарміраваць разуменне небяспекі для дзяржавы псіхалагічнай агрэсіі, якая выкарыстоўвае фашызм і ўзброены экстрэмізм	Вывучэнне сучасных узброеных канфліктаў, прынцыпаў знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь па забеспячэнні сваёй бяспекі ад знешніх і ўнутраных пагроз	§ 4

4

1	2	3	4	5	6
9	Законы Рэспублікі Беларусь «Аб воінскім абавязку і воінскай службе» і «Аб статусе ваеннаслужачых». Парадак праходжання тэрміновай ваеннай службы. Сацыяльныя гарантыі, якія даюцца ваеннаслужачым, якія праходзяць ваенную службу па прызыве	1	Засвоіць ключавыя палажэнні асноўных законаў Рэспублікі Беларусь па ваенных пытаннях	Вывучэнне ключавых палажэнняў законаў Рэспублікі Беларусь «Аб абароне», «Аб Узброеных Сілах Рэспублікі Беларусь», «Аб воінскім абавязку і воінскай службе», «Аб статусе ваеннаслужачых», якія вызначаюць абарону Рэспублікі Беларусь	§ 9
10	Міжнароднае гуманітарнае права ў перыяд узброеных канфліктаў. Паняцце, крыніцы і прынцыпы міжнароднага гуманітарнага права	1	Азнаёміць з прынцыпамі міжнароднага гуманітарнага права. Выхоўваць гуманнасць, чалавечнасць, неабходнасць выканання законаў і звычайнага вайны	Азнаямленне з Міжнародным гуманітарным правам. Засваенне адказнасці за міжнародныя злачынствы	§ 5
Раздзел 2. Асновы ваеннай справы (23 гадзіны)					
11, 12	Тактычная падрыхтоўка. Узброеныя сілы замежных дзяржаў. Узбраенне і баявыя магчымасці арміяў замежных дзяржаў (Польшча, Літва, Латвія)	2	Азнаёміць з узброенымі сіламі Польшчы, Літвы, Латвіі. Паказаць агрэсіўную сутнасць арміяў блока НАТА	Азнаямленне з узброенымі сіламі Польшчы, Літвы, Латвіі. Паказ асноўных відаў узбраення і ваеннай тэхнікі, азнаямленне з тактыка-тэхнічнымі характарыстыкамі	§ 15

1	2	3	4	5	6
13, 14	Дзеянні ў наступальным баі. Парадак і спосабы пераадолення мінна-выбуховых загарод і перашкод, паражэнне праціўніка з ходу агнём і гранатамі, вядзенне рукапашнага бою	2	Сфарміраваць уяўленне аб дзеяннях салдата ў наступальным баі	Разгляд пераадолення мінна-выбуховых загарод, паражэння праціўніка з ходу агнём з асабістай зброі, гранатамі, штыком, прыкладам, сапёрнай рыдлёўкай, вядзення рукапашнага бою	§ 26, 27
15–17	Агнявая падрыхтоўка. Практичная стрэльба. Патрабаванні бяспекі пры правядзенні стрэльбаў. Выкананне практыкавання № 2 стрэльбы з малакалібернай вінтоўкі (пры яе адсутнасці выкарыстоўваецца пнеўматычная вінтоўка або мультымедыйны трэнажор)	3	Пракантраляваць і адкарэктаваць уменне страляць з малакалібернай вінтоўкі	Кантроль засваення патрабаванняў і мер бяспекі пры абыходжанні са зброяй. Практичнае ажыццяўленне га-тоўнасці да стрэльбы, прыцэльвання, стрэльбы з малакалібернай вінтоўкі. Практикаванне № 2 стрэльбы з малакалібернай вінтоўкі	§ 29, 30
18	Асновы і правілы стрэльбы. Прыёмы і спосабы вядзення агню з аўтамата па цэлях, якія з'яўляюцца і рухаюцца. Разведка цэлей з дапамогай назірання, вызначэнне зыходных устаноў для стрэльбы і цэлеўказанне з прымянен-	1	Сфарміраваць навыкі ўстаноўкі прыцэла і кропкі прыцэльвання, вядзення агню з аўтамата па цэлях, якія з'яўляюцца і рухаюцца	Кантроль засваення ўстаноўкі прыцэла і кропкі прыцэльвання	§ 29, 30

1	2	3	4	5	6
	нем розных спосабаў. Вызначэнне ўстаноўкі прыцэла і кропкі прыцэльвання па вышыні і напрамку				
19–21	Парадак няпоўнай разборкі і зборкі аўтамата. Правілы захоўвання і ўтрымання зброі	3	Азнаёміць з агульным устравіствам, парадкам няпоўнай разборкі і зборкі аўтамата АК-74	Выкананне няпоўнай разборкі і зборкі АК-74, назіранне, як ажыццяўляецца яго чыстка і змазка. Выкананне нарматываў № 1–3 па агнявой падрыхтоўцы	§ 31
22, 23	Ручныя асколачныя гранаты. Прызначэнне, баявыя ўласцівасці і агульнае ўстравіства гранат РГД-5, Ф-1, РГО, РГН. Становішча частак і механізмаў гранат перад кідком. Падрыхтоўка ручных гранат да кідка, работа іх частак і механізмаў пасля кідка. Патрабаванні бяспекі пры абыходжанні з ручнымі гранатамі	2	Азнаёміць з прызначэннем, баявымі ўласцівасцямі і агульным устравіствам ручных асколачных гранат. Навучыць выкарыстоўваць гранаты	Разгляд складу і прыцыпу дзеяння ручных асколачных гранат, вывучэнне парадку баявога прымянення гранат	§ 32
24, 25	Стравая падрыхтоўка. Павароты ў руху (практичныя заняткі)	2	Навучыць паваротам у руху. Развіваць каардынацыю руху рук і ног. Выхоўваць уважлівасць, дысцыплінаванасць, сабранасць	Дэманстрацыя і засваенне паваротаў у руху. Ажыццяўленне паваротаў у руху. Адпрацоўка паваротаў у руху направа, нале-	§ 23

1	2	3	4	5	6
				ва, кругом. Выкананне страявых прыёмаў	
26–28	Выхад са строю і вяртанне ў строй. Воінскае прывітанне: на месцы і ў руху. Падыход да начальніка і адыход ад яго (<i>практычныя заняткі</i>)	3	Навучыць выхаду са строю і вяртанню ў строй, падыходу да начальніка і адыходу ад яго. Выхоўваць уважлівасць, дысцыплінаванасць, сабранасць	Паказ выхаду са строю, падыходу да начальніка, адыходу ад яго і вяртання ў строй. Адпрацоўка страявых прыёмаў. Выкананне страявых прыёмаў	§ 23
29, 30	Пастраенне аддзялення ў разгорнуты і паходны строй. Перастраенне аддзялення з разгорнутага строю ў паходны і назад. Размыканне і змыканне аддзялення (<i>практычныя заняткі</i>)	2	Навучыць дзеянням у страі аддзялення. Выхоўваць уважлівасць, дысцыплінаванасць, сабранасць, уменне дзейнічаць у складзе калектыву	Адпрацоўка пастраення аддзялення ў разгорнуты і паходны строй, адпрацоўка пастраення аддзялення, размыкання і змыкання аддзялення. Выкананне страявых прыёмаў	§ 23
31–33	Статуты Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь. Агульныя абавязкі ваеннаслужачых. Правілы воінскай ветлівасці і паводзін ваеннаслужачых. Воінская дысцыпліна, яе сутнасць і значэнне. Дысцыплінарная адказнасць ваеннаслужачых.	3	Азнаёміць з агульнымі абавязкамі ваеннаслужачага і абавязкамі салдата, з парадкам аддачы і выканання загадаў, з воінскім прывітаннем. Выхоўваць пачуццё абавязку, абавязковасць, стараннасць, дысцыплінаванасць. Азнаёміць з прызначэннем, складам, узбраеннем сутачнага нарада роты. Навучыць	Азнаямленне з воінскім прывітаннем, агульнымі абавязкамі ваеннаслужачых. Вывучэнне абавязкаў салдата, за сваё парадку аддачы і выканання загадаў. Азнаямленне з прызначэннем, складам, узбраеннем сутачнага нарада	§ 19–21

1	2	3	4	5	6
	Сутачны нарад роты. Прызначэнне, склад, узбраенне сутачнага нарада. Абавязкі днявальнага па роце		выкананню абавязкаў днявальнага па роце. Выхоўваць дысцыплінаванасць, пільнасць	да роты. Вывучэнне абавязкаў днявальнага па роце. Практычнае выкананне абавязкаў днявальнага па роце	
Раздзел 3. Ваенна-медыцынская падрыхтоўка (2 гадзіны)					
34, 35	Адпрацоўка алгарытму аказання першай дапамогі пры правядзенні штучнай вентыляцыі лёгкіх, аднаўленні праходнасці дыхальных шляхоў, выдаленні іншародных цел з поласці рота, глоткі. Правядзенне непрамога масажу сэрца, спыненне крывацёкаў. Накладанне мяккіх бінтавых павязак. Імабілізацыя пляча, перадплечча, бядра, галёнкі, пазваночніка пры пераломках	2	Навучыць аказанню першай дапамогі пры правядзенні штучнай вентыляцыі лёгкіх, аднаўленні праходнасці дыхальных шляхоў, выдаленні іншародных цел з поласці рота, глоткі, спыненні крывацёку. Навучыць спосабам транспартавання пацярпелых	Азнаямленне з парадкам аказання першай дапамогі. Вывучэнне і адпрацоўка спосабаў транспартавання параненага (пацярпелага)	§ 40–42